



Паважаныя вучні!
Запрашаем Вас!

9 снежня 2023г.

Дзень спорту і здароўя

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца правядзення	Адказныя
Гульня-віктарына “Формула здароўя”	1-4	10.00-11.00	актавая зала	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Камандныя эстафеты “Мы – будучыя алімпійцы”	1-4	11.00- 12.00	спартыўная зала	Кашэвіч Я.В. класныя кіраўнікі
Гульні на свежым паветры “Пагуляй-Ка!”	1-4	12.00-13.00	тэрыторыя школы	класныя кіраўнікі
Мнагабор’е “Снежны снайпер”	5-11	10.00 -11.00	стадыён	Кашэвіч Я. В.
Школа этыкету "Мы за культуру ў Інтэрнэце!"	5-8	11.00-12.00	актавая зала	класныя кіраўнікі
Круглы стол «ПРА Сацсеткі: так дазволена!»	9-11	11.00-12.00	каб. № 68	класныя кіраўнікі
Зімовыя забавы (катанне на лыжах, санках)	5-11	12.00-14.00	тэрыторыя школы	Кашэвіч Я.В. класныя кіраўнікі

Час збору: 10: 00

Месца збору: класныя кабінеты

Па ўсіх пытаннях звяртацца:

**Карына Іванаўна Скерсь –
педагог-арганізатар (каб. № 32)**

